

УДК [947.6:63] «1946/1956»

**Н.В. Барабаш,**

сускальнік кафедры айчыннай і сусветнай гісторыі БДПУ

## **ПЕРАСЯЛЕННЕ ЖЫХАРОЎ З СЕЛЬСКАЙ МЯСЦОВАСЦІ БССР У КАЛІНІНГРАДСКУЮ ВОБЛАСЦЬ (1946–1956 гг.)**

Уплыў арганізаваных форм міграцыі на засяленне і далейшае сацыяльна-эканамічнае развіццё Калінінградской вобласці ў 1946 – сярэдзіне 1960-х гг. разглядалася ў абагульняльных працах расейскіх і айчынных дэмографаў, сацыёлагаў, географаў, эканамістаў [1]. Выключэнне складаюць асобныя навуковыя публікацыі К.А. Паспелава, Ю.У. Касцяшова, А.Ю. Бадака [2], у якіх у святле новых метадалагічных і канцэптуальных падыходаў дэталёва прааналізаваны колькасныя і якасныя змены працоўных ресурсаў, раскрыты асаблівасці сельскагаспадарчага перасялення ў Калінінградскую вобласць.

Масавае засяленне бытой Усходній Пруссіі началося пасля прыняцця пастановы Савета Міністраў СССР ад 9 ліпеня 1946 г. «Аб першачарговых мерапрыемствах па засяленні раёнаў і развіцці сельскай гаспадаркі Калінінградской вобласці» [3, л. 45]. Канкрэтныя саюзную пастанову, Савет Міністраў БССР і ЦК КП(б)Б 20 ліпеня 1946 г. прынялі сумесную пастанову, у адпаведнасці з якой з БССР планавалася на працягу жніўня – кастрычніка 1946 г. перасяліць у Калінінградскую вобласць 2500 сем'яў калгаснікаў [4, л. 281–284]. Так, з Бабруйскай вобласці планавалася перасяліць 400 сем'яў, Віцебскай – 425, Гомельскай – 400, Мінскай –

450, Магілёўскай – 425, Палескай – 350, Полацкай – 50 [5, л. 49–51]. У пастанове падкрэслівалася неабходнасць перасялення кваліфікованых спецыялістаў. Так, у Калінінградскую вобласць у абавязковым парадку неабходна было накіраваць 50 старшынь калгасаў, 50 загадчыкаў жывёлагадоўчых ферм, 50 брыгадзіраў, 29 трактарыстаў і брыгадзіраў трактарных брыгад, 50 рахункаводаў [6, л. 10]. Кіраўніцтву абласцей рэкамендавалася арганізаціація агітацыйна-пропагандысцкую працу сярод насельніцтва, актыўізація работу па адборы і адпраўцы перасяленцаў [3, л. 229].

Для кіраўніцтва арганізаціяй перасялення ў Калінінградскую вобласць была створана камісія, у склад якой уваішлі: першы намеснік Старшыні СМ БССР П. Лявіцкі, міністр земляробства І. Крупеня, міністр унутраных спраў З. Бельчанка. У абласцях былі створаны абласцныя камісіі, якія ўзначальвалі старшыні аблвыканкамаў. Нягледзячы на актыўнасць рэспубліканскіх і мясцовых улад да 31 кастрычніка 1946 г. атрымалася перасяліць толькі 2195 сем'яў [3, л. 262]. У сувязі з гэтым СМ БССР і ЦК КП(б)Б абавязаў аблвыканкамы прыняць усе заходы, якія б забяспечылі выкананне плана ва ўстаноўленыя тэрміны. Кіраўніцтва аблвыканкамаў, выконвавочы патрабаванні СМ БССР, у шматлікіх выпад-

ках выкарыстоўваючы меры прымусу, а не добраахвотнасці перасялення, да канца 1946 г. выканала гэты план [3, л. 261]. І.П. Баркоў – начальнік аддзела перасялення і рэпатрыяцыі пры СМ БССР у дакладной запісцы, накіраванай Старшыні СМ СССР паведамляў, што «нягледзячы на цяжкасці, з якімі прыйшлося сутыкнуцца працаўнікам перасяленчых органаў, план першага пасляваеннага перасялення ў раёны Калінінградскай вобласці рэспубліка выканала, а па асобных абласцях нават перавыканала (Мінская, Гомельская, Віцебская). Па стане на 1 лютага 1947 г. з БССР у калгасы і саўгасы Калінінградскай вобласці выехала 2562 сям'і або 12 130 чалавек» [5, л. 49].

Інтэнсіўнае, планавае перасяленне працоўных рэсурсаў у Калінінградскую вобласць пачалося з 1947 г. Гэта было звязана з аднаўленнем прамысловых аб'ектаў, стварэннем калгасаў і саўгасаў. У ліпені 1947 г. СМ СССР падрыхтаваў і зацвердзіў план развіцця Калінінградскай вобласці на 1947 – 1948 – 1950 гг. Народнагаспадарчым планам было прадугледжана ажыццявіць запуск 178 прамысловых прадпрыемстваў, перавесці чыгуначную сетку, якая дасталася ад немцаў, на шырэйшую «саюзную» каліяну, аднавіць меліярацыйную сістэму, стварыць рыбапрамысловы флот, забяспечыць вобласць кваліфікованай працоўнай сілай. Планавалася перасяліць у вобласць на працягу трох гадоў 20 тысяч сем'яў для працы ў сельскай гаспадарцы [2, с. 111–112], у тым ліку з БССР 4000 сем'яў [7, л. 48; 8; 1,5; 16–19].

Сельскагаспадарчае перасяленне ў Калінінградскую вобласць запатрабавала ад дзяржавы значных матэрыяльных укладанняў. Затраты дзяржавы, звязаныя з транспартнымі расходамі, выдачай адначасовай грошавай дапамогі ў Калінінградскую вобласць у 1949 г. склалі 2350 рублёў на адну сям'ю (сярэднестатыстычная колькасць сям'і, пераселенай у гэтыя і наступныя гады, склала 5 чалавек) [8, л. 13]. У мэтах выканання пастаўленых задач партыйнымі, савецкімі органамі і гаспадарчымі арганізацыямі была праведзена разнастайная па сваіх формах арганізацыйная і тлумачальная праца сярод насельніцтва БССР [9, л. 14]. Выкарыстоўваючы агітацыйныя матэрыялы (плакаты, лісты перасяленцаў сваім землякам, газеты), аддзелы па перасяленні ў гутарках з насельніцтвам агітавалі яго на перасяленне, распавядалі аў палёгках, якія прадстаўляюцца перасяленцам і г. д. Так, у адпаведнасці з пастановай СМ БССР ад 26 кастрычніка 1948 г. «Аб перасяленні сем'яў калгаснікаў і іншага насельніцтва з БССР у саўгасы Калінінградской вобласці» [10, л. 23] з рэспублікі ў 1949–1950 гг. планавалася накіраваць 1000 сем'яў калгаснікаў і іншага насельніцтва, у сярэднім па сто сем'яў ад вобласці. Дзве вобласці – Мінская і Віцебская былі вызвалены ад

адпраўкі перасяленцаў [11, с. 3]. Умовы перасялення заставаліся ранейшымі, за выключэннем таго, што на гэты раз мелі права перасяляцца не толькі сем'і калгаснікаў, але рабочых і службовіццаў. На падставе распараджэння начальніка аддзела перасялення і рэпатрыяцыі пры СМ БССР І.П. Баркова ва ўсіх абласцях была наладжана агітацыйна-прапагандысцкая праца. Так, аддзел перасялення і рэпатрыяцыі Брэсцкага аблвыканкама аддрукаваў у друкарні 600 лістувак, 30 экзэмпляраў эканамічнай харкторыстыкі «Калінінградская вобласць». У кожны раён, дзе праводзіўся адбор сем'яў для перасялення ў саўгасы Калінінградской вобласці, было накіравана больш за 200 экзэмпляраў агітацыйных матэрыялаў. Аддзел перасялення і рэпатрыяцыі двойчы апавяшчаў па радыё аў палёгках і ўмовах перасялення [11, л. 4].

У выніку праведзенай працы па перасяленні ў Калінінградскую вобласць з Брэсцкай вобласці было адпраўлены 120 сем'яў [11, л. 61]. З 50 сем'яў, вызначаных планам перасялення ў I квартале ў 1950 г., з Гродзенскай вобласці было пераселена 57 сем'яў [12, л. 33–34]. Масавае жаданне перасяліцца ў Калінінградскую вобласць тлумачылася тым, што мясцове насельніцтва было цесна звязана з перасяленцамі, якія раней выехали ў Калінінградскую вобласць. Апошнія прысыглі землякам лісты аў добрым прыёме, уладкаванні на новым месцы. Акрамя таго, шматлікіх прыцягвалі льготы, якія дзяржава дала перасяленцам. Яны карысталіся бясплатным праездам і правозам маёмы, ім выдавалася бяззворотная грошовая дапамога (1000 рублёў – на галаву сям'і і па 300 рублёў на кожнага члена; спісаліся нядоімкі і яны вызываляліся ад падаткаў і плацяжоў на трох гады; на месцы пасялення атрымлівалі бясплатна ў асабістую ўласнасць хату з надворнымі пабудовамі і прысадзібны участак у памеры 0,5 га; таксама яны маглі ўзяць доўгатэрміновую пазыку на рамонт жылля і набыццё жывёлы [3, л. 229 – 230]. Кожнай сям'і на месцах пасялення выдаваліся адно паліто, 30 м баваўнянай тканины, 10 л газы, 10 кг солі, 40 пачак запалак, а кожнаму члену сям'і – адна пара абутку, адзін галаўны ўбор (хустка або шапка), дзве пары шкарпэтаў або панчох, 2 шпулькі нітак, 2 кг гаспадарчага мыла. Падчас пераезду бясплатна выдавалі сухую пайку на 10–15 сутак і адзін раз у суткі платны гарачы абед з дзвюх страў [3, л. 230]. Таму, калі ў абласцях рэспублікі з'яўляліся вяроўшчыкі-ўпайнаважаныя з Калінінградской вобласці, шмат часу не патрабавалася на ўгаворы [13, с. 5].

Пастановы ўрада зводзіліся да таго, каб перасяляць сем'і, у якіх мелася не менш двух працаўдольных. Аднак гэтыя патрабаванні сістэматычна не выконваліся.

Разам з тым адзначым, што Аддзелы перасялення падчас пагоні за выкананнем планаў

парушалі прынцыпы добрахвотнасці. У шматлікіх выпадках сярод перасяленцаў аказваліся людзі, якія не мелі адносін да сельскай гаспадаркі, некваліфікаваныя працаўнікі, фіктыўныя сем'і. У справаздачах раённых працаўнікоў Аддзелаў перасялення неаднаразова адзначалася, што шэраг упаўнаважаных па перасяленні, з аднаго боку, у сілу сваёй неспрэктываванасці, а з іншага – падчас пагоні за планам і безадказнымі адносінамі да гэтага пытання, дапускалі да перасялення сем'і, у якіх або зусім не мелася двух працэздольных, або меліся жанчыны з малалетнімі дзецьмі, або інваліды, не здольныя выконваць цяжкую працу. Так, напрыклад, людзі, якія прыбылі ў рыбальецкія гаспадаркі, не працавалі раней у рыбнай галіне [2, с. 105–112].

Адміністрацыя зноў створаных саўгасаў і кіраванне калгасаў Калінінградской вобласці вялі сталаю перапіску з СМ БССР і перасяленчымі органамі рэспублікі, у якіх неаднаразова прад'яўлялі прэтэнзіі беларускаму боку аб парушэннях пры адборы сем'яў. Асноўныя прэтэнзіі датычыліся таго, што пераселенія сем'і не прыстасаваны да ўмоў працы ў сельскай гаспадарцы, а асобныя сем'і наогул не маюць у сваім складзе працэздольных. Іншы раз сустракаліся факты прыпіскі да сем'яў перасяленцаў, якія не з'яўляліся прымымі сваякамі. Так, у Віцебскай вобласці з прычыны адсутнасці контролю за працай раённых упаўнаважаных, у Браслаўскім раёне былі выкрыты факты падробкі дакументаў і падлогі, учыненія бытлым упаўнаважаным Варажэйкіным пры афармленні на перасяленне ўжо перасяляўшыхся сем'яў [14, л. 13]. Падобныя выпадкі сустракаліся і у іншых абласцях і рэгіёнах рэспублікі. У 1950 г. з Брестскай вобласці ў Калінінградскую было пераселена 120 сем'яў, якія былі размеркаваны для працы ў саўгасе № 56. Аднак кіраўніцтва саўгаса звярнулася ў СМ БССР са скаргай на «недабраякасны адбор» сем'яў і патрабавала замяніць сем'і, якія не адказваюць неабходным патрабаванням, прад'яўленым да перасяленцаў [11, л. 61].

Акрамя таго, асноўная маса перасяленцаў прыбываала без сваёй гаспадаркі, парушаючы пастанову СМ СССР ад 21 красавіка 1947 г., у адпаведнасці з якой у Калінінградскую вобласць накіроўваліся толькі сем'і калгаснікаў, якія мелі ў сваім распараджэнні хатнюю жывёлу. Сем'і, якія не мелі хатнай жывёлы, павінны былі забяспечвацца ёю за кошт калгасаў. Так, кіраўніцтва па перасяленні пры СМ РСФСР паведамляла Старшыні СМ БССР П.К. Панамарэнка аб tym, што з Упраўлення па грамадзянскіх справах Калінінградской вобласці неаднаразова паступаюць скаргі ў адрас Віцебскага і Палескага аблвыканкамаў, якія накіравалі вялікую колькасць перасяленцаў, якія не маюць у асабістым карыстанні жывёлы. Сярод перасяленцаў мелася значная колькасць сем'яў, якія адмаўляліся ўступаць

у калгас і вярталіся назад. Так, напрыклад, з Палескай вобласці двое перасяленцаў заяўлі, што працаўаць у калгасе не могуць і выехалі назад у БССР [3, с. 199]. Штогод сотні сем'яў вымушаныя былі пакідаць месцы перасялення з-за таго, што не адпавядалі патрабаванням адбору або іх не задавальнілі ўмовы ў месцах перасялення. Асноўны цяжар па перасяленні клалаўся на плечы раённых выканаўчых камітэтаў, раённых камітэтаў партыі і непасрэдна на саміх працаўнікоў перасяленчых органаў. Так, начальнік Упраўлення перасялення і рэпатрыяцыі пры СМ БССР адзначаў, што «раённыя працаўнікі, дзякуючы сваёй неспрэктываванасці ў пытаннях перасялення і без сістэмнай працы, адбіраюць і адпраўляюць сем'і, як правіла, з тых калгасаў, адкуль лягчэй за ўсё сыходзяць людзі, г. зн. са слабых калгасаў, якія самі патрабуюць ўмацавання працоўнай сілай і калгасным будаўніцтвам [15, л. 30]. У сувязі з гэтым падкрэслівалася, што фактычна перасяленне не спрыяе арганізацыйна-гаспадарчаму ўмацаванню калгасаў, а наадварот з'яўляецца тормазам у яго развіцці. Пры разглядзе пытанняў аб перасяленні на пасяджэнні ЦК КП(б)Б адзначалася, што ўсё гэта прыводзіла да бязмэтнайтраты грошай і дыскредытувала перасяленчулу палітыку [16, л. 5].

Па даных Аддзела перасялення і рэпатрыяцыі пры СМ БССР, у гады першай пасляваеннай пяцігодкі планы перасялення ў Калінінградскую вобласць выконваліся паспяхова. Гэтаму спрыяла масава-тлумачальная праца, якую праводзілі партыйныя і савецкія органы і прадстаўнікі перасяленчых органаў. У першыя пасляваенныя гады сярод жадаючых перасяліцца асноўную масу складалі выхадцы з іншых саюзных рэспублік, якія апынуліся падчас Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі БССР і былі неўладкаваны ў гаспадарча-бытавых адносінах [17, л. 3]. Так, з Баранавіцкай вобласці ў 1950 г. з 359 сем'яў, пераселеных у Калінінградскую вобласць, з мясцовага насельніцтва была адпраўлена толькі 41 сям'я, з Брестскай вобласці з 195 сем'яў – 26, з Гродзенскай з 188 – ні адной сям'і, Маладзечанскай – з 277 – 86 сем'яў [18, л. 6]. У надзеі здабыць гаспадарку, палепшыць сваё матэрыяльнае становішча больш за 3,5 тысяч беларускіх сем'яў у першыя пасляваенныя гады (1946 – 1950 гг.) перасяліліся ў Калінінградскую вобласць. Калі зыходзіць з таго, што сярэдняя колькасць членаў сям'і складала 4 чалавекі, то ўсяго выехала больш за 14 000 чалавек [10]. Разам з тым мясцовыя ўлады вельмі неахвотна адпускалі працаўнікіў са свайго рэгіёну. Так, напрыклад, сакратар Жабінкаўскага РК КП(б)Б не дазволіў перасяліцца грамадзяніну Коласаву па прычыне таго, што ён з'яўляецца агентам упаўнаважаным мінгазу і сакратаром пярвічнай партыйнай арганізацыі [11, л. 6].

Архіўныя матэрыялы, якія характарызуюць сацыяльна-эканамічныя, бытавыя і маральна-этычныя ўмовы адаптацыі перасяленцаў у Калінінградскай вобласці, дастаткова супярэчлівія. Некаторыя сем'і перасяленцаў, апынуўшыся на новым месцы, усяляліся ў добрыя дамы, якія заставаліся ад ранейшых гаспадароў Усходняй Пруссіі – немцаў, атрымлівалі ад дзяржавы палёгкі, пазыкі на абзавядзенне сваёй гаспадаркай, уладкоўваліся на працу ў калгасы, саўгасы. Так, у 1947 г. начальнік перасяленчага аддзела Маріёўскай вобласці па выніках праверкі шэрага калгасаў Праудзінскага раёна Калінінградскай вобласці, дзе пражывалі перасяленцы з БССР, адзначаў, што «калгаснікі пражываюць у добрых дамах, у кожнага маецца сядзіба, сад, падворак. Перасяленцы атрымалі збожжавых за адзін працадзень па 1 кг. 200 г. і шмат гародніны. Жывуць заможна» [7, л. 78–79]. У лісце сваім землякам перасяленец А. Піліпаў пісаў: «Тут у асноўным дамы былі ў трох паверхі, усюды камень, асфальт, брук, дарогі з іх. У нас, у Беларусі дарогі пясчаныя, а тут такія» [19, с. 150]. У лісце сваім землякам І. Александровіч, які перасяліўся са сваёй сям'ёй у 1949 г. з Гродзенскай вобласці ў Калінінградскую вобласць, пісаў, што «у першы дзень нашага прыезду ўсім перасяленцам далі кватэры, выдалі неабходныя прадукты. Я атрымаў асобы дом з 3-х пакояў, кухні і ўсе неабходныя надворныя пабудовы. Пасля прыезду нам далі працу. Працуючы трактарыстам, я штомесяц зарабляю 400–500 рублёў. Таксама і ўсе перасяленцы. За час працы я набыў карову, парася, 12 штук курэй. З прысадзібных участкаў сабраў больш за 4 тонны бульбы і іншай гародніны. Усе перасяленцы, а іх было 50 сем'яў, добра ўладкаваны, атрымалі прысадзібныя участкі з фруктовымі садамі, з якіх знялі багаты ўраджай. Дзяржава дае ўсім перасяленцам ільготы, нашай групе былі прадстаўлены льготы па сельгаспрадуктах на 2 гады. У саўгасе рамантуюцца шмат жылых дамоў». У заключэнне ён заклікаў сваіх землякоў перасяляцца ў Калінінградскую вобласць [11, л. 26 – 27]. Прыйшоўшы ў Калінінградскую вобласць перасяленцы з Гомельскай вобласці ў лісце землякам паведамлялі, што «на 38 калгасных двароў мы маем 35 працоўных коней, стварылі малочна-таварную, авеч-кагадоўчую і свінагадоўчую фермы. Усе калгаснікі маюць кароў у індывідуальным карыстанні, кожная сям'я атрымала парася. Мы з упэўненасцю глядзім у будучыню, ведаем, што заўтра будзе лепш, чым сёння... Усё, што зроблена – толькі пачатак... Прыйзджайце, землякі, будаваць новае жыццё...» [20, с. 45]. Адзначым, што ў тых умовах апынуўся зусім невялікі працэнт перасяленцаў, асноўная ж маса з першых дзён свайго прыезду вымушана была сутынунуцца з цяжкасцямі. У ЦК КП(Б)Б, урад рэспублікі пасту-

палі шматлікія скаргі на неўладкаванасць, недахоп прадуктаў, адсутнасць прыдатнага жытла, нявыдачу абязанай дапамогі, ільгот, разгул бандытызму [2, с. 107]. Акрамя таго, у 1947 г. вобласць паразіў голад. Так, у Калінінградскім абкам партыі штодня паступалі данясенні з Гвардзейскага раёна, у якіх паведамлялася, што ў раёне «стварылася выключна цяжкае становішча з харчаваннем», шматлікія сем'і перасяленцаў «жывуць у кепскіх умовах, людзі пухнуць ад недаядання» [2, с. 107]. Са Слаўскага раёна паведамлялі, што 40 % калгаснікаў «цалкам не маюць ніякіх прадуктаў, 48 сем'яў у колькасці 257 чалавек пачынаюць апухаць, у сувязі з чым «дысцыпліна ў калгасах з кожным днём пагаршаецца, і распаўсюджваюцца «планічныя настроі» [2, с. 108]. У Чарняхоўскім раёне недахоп прадуктаў харчавання суправаджаў краязеж. Сяляне перарэзалі ўсю птушку, дробную жывёлу, паўсюдна сталі забіваць кароў, коней, у тым ліку і з калгаснага статка. Масавая дыстрафія пацягнула за сабой смерць людзей ад зняслення, самазабойствы на глебе голаду і нават выпадкаў людаедства [2, с. 108].

У сувязі з цяжкім эканамічным становішчам адміністрацыя вобласці вымушана была звярнуцца за дапамогай да саюзнага ўрада. Аднак толькі ў канцы мая 1947 г. вобласць была прадстаўлена невялікай дапамога – «Сталінская пайка» – два пуды збожжа на душу [2, с. 108]. Да восені далі першыя ўраджай прысадзібныя участкі, асваенне якіх началося ў 1946 г., што трохі зняло вастрынё становішча.

Сельскагаспадарчое перасяленне ў Калінінградскую вобласць працягвалася, аднак, у адрозненне ад першых гадоў – у меншых маштабах. Планы перасялення па рэспубліцы ў сярэднім складалі ад 300 да 500 сем'яў у год. Так, у 1954 г. перасялілася – 500 сем'яў [21, л. 77], 1955 г. – 200 сем'яў [22, л. 34], 1957 г. – 300 сем'яў [23, 74]. У студзені 1957 г. на рэспубліканскай нарадзе загадчыкаў абласнімі аддзеламі па перасяленні і арганізаваным наборы працоўных, з прысутнасцю прадстаўнікоў Міністэрства і ведамстваў БССР і прадстаўніка Дзярдэканамкамісіі, загадчык перасяленчага аддзела РСФСР адзначыў, што «Калінінградская вобласць увайшла ў склад РСФСР пустої і амаль усю яе засялілі. І ў далейшым менаўта БССР яе і будзе засяляць» [23, л. 8]. Аднак, пачынаючы з сярэдзіны 50-х гг., планы ў Калінінградскую вобласць у параўнанні з папярэднімі гадамі сістэматычна не выконваліся, абы чым сведчылі дакладныя з піскі начальніку Галоўнага упраўлення перасялення і арганізаванага набору працоўных пры СМ БССР. У 1954 г. Галоўнае упраўленне перасялення і арганізація набору працоўных пры СМ БССР паведамляла ў Галоўнае перасяленчае упраўленне пры СМ РСФСР, што рэспубліка не можа пага-

дзіцца з перасяленнем 200 сем'яў калгаснікаў. У лісце падкрэслівалася, што, як паказала практика папярэдніх гадоў, перасяленне ў калгасы Калінінградскай вобласці праходзіла з вельмі вялікімі цяжкасцямі. Першым за ёсё гэта выявілася ў адсутнасці матэрыяльной зацікаўленасці калгаснікаў, а таксама дрэнных сацыяльна-бытавых умовах жыцця, што прывяло да вяртання значнай часткі сем'яў, пераселеных у 1954 г. у Калінінградскую вобласць.

Перасяленне ў Калінінградскую вобласць патрабавала ад дзяржавы, перасяленчых органаў сталага ўдасканалення гэтага практэса. Спецыфічная асаблівасць працоўных рэсурсаў Калінінградской вобласці заключалася ў тым, што асновай яе фарміравання з'яўляўся не натуральны прырост, а арганізаванае перамяшчэнне насельніцтва з іншых рэгіёнаў краіны, г. зн. міжрэспубліканскія перасяленні. У сілу географічнага становішча БССР стала асноўным паставшчыком сельскага і іншага працаздольнага насельніцтва ў Калінінградскую вобласць.

Па няпоўных даных, за 1946–1956 гг. з рэспублікі ў Калінінградскую вобласць было пераселена больш за 5 000 сем'яў, што складаў каля 30 000 чалавек [25]. Перасяленне беларусаў у Калінінградскую вобласць паклала пачатак міграцыі сельскага насельніцтва, у межах якой з БССР у раёны асваення цалінных і абложных зямель выехала значная частка працаздольнага насельніцтва. Вынікам гэтага стала дастаткова складаная дэмографічная сітуацыя, якая пацягнула значную дэфармацыю структуры насельніцтва, і самае небяспечнае – гэта ўстойлівае памяняшэнне яго колькасці [26].

#### Літаратура і крыніцы

1. Злотников, А.Г. Демографическое измерение современной Беларуси / А.Г. Злотников. – Минск: Право и экономика, 2006. – 212 с.; Манак, Б.А. Людские потери сельской местности, их причины, масштабы и последствия / Б.А. Манак, Е.А. Антипова, В.М. Ящухно // Социология. – 2001. – № 1. – С. 41; Никитенко, П.Г. Состояние и тенденции демографического развития Беларуси / П.Г. Никитенко, А.А. Раков. – Минск: ИООО «Право и экономика», 2003. – 61 с.; Шахотко, Л.П. Воспроизводство населения Белорусской ССР / Л.П. Шахотко. – Минск: Наука и техника, 1985. – 125 с.
2. Бодак, А.Ю. Национальная политика в БССР (1943–1955): дис...канд. ист. наук: 07.00.02. / А.Ю. Бодак. – Минск, 1996. – 162 с.; Костяшов, Ю.В. Калининградская область в 1947–1948 гг. и планы ее развития / Ю.В. Костяшов // Вопросы истории. – 2008. – № 4. – С. 105–112; Поспелов, К.А. Влияние миграции на формирование и использование трудовых ресурсов в отдельном регионе / К.А. Поспелов // Народное хозяйство Калининградской области: проблемы и пути развития. – Калининград, 1977. – С. 19–31.
3. Национальный архив Республики Беларусь. – Фонд. 7. – Оп. 3. – Д. 1921 Материалы о переселении колхозников в Калининградскую область (постановления, справки, списки переселенцев) 1.07.1946 – 31.12.1946 гг.
4. НАРБ – Фонд. 7. – Оп. 3. – Д. 134 Постановления ЦК КПБ и СМ БССР 1138/318 – 2276/377. 8.01.1946 г. – 17.12.1946 гг.
5. НАРБ. – Фонд. 7. – Оп. 3. – Д. 1931 Переписка с Советом Министров Союза ССР и РСФСР по вопросам переселения и депатриации. 12.03.1947 – 22.10.1947 гг.
6. НАРБ. – Фонд 4п. – Оп. 61. – Д. 295 Протокол заседания бюро ЦК КП(б)Б № 346 – 20.07.1946 г.
7. Подсчитано автором по материалам фондов НАРБ. – Фонд 7. – Оп. 3. – Д. 1931, л. 48; Фонд 7. – Оп. 3. – Д. 1936, л. 8; Фонд 7. – Оп. 7. – Д. 1957. – Л. 1, 5; Фонд 7. – Оп. 7. – Д. 1957. – Л. 16–19
8. НАРБ. – Фонд 7. – Оп. 3. – Д. 1944 Материалы переселения граждан в Калининградскую область (планы, отчеты, протоколы, докладные записки) 4.01.1949 – 23.12.1949 гг.
9. Калининградская партийная организация в борьбе за освоение области, завершение строительства социализма и построение коммунизма. – Калининград, 1977. – 126 с.
10. НАРБ. – Фонд 7. – Оп. 3. – Д. 1936. Материалы о переселении белорусов в Калининградскую область (планы, решения, переписка). 9.11.1948 – 23.11.1948 гг.
11. Баркун, Г.І. Перасяленцы / Г.І. Баркун // Звязда. – 2007. – 12 сн. – С. 2
12. Фонд 7. – Оп. 3. – Д. 1952. Переписка с отделом переселения и депатриации Брестского облисполкома. 1.02.1950 – 18.12.1950 гг.
13. Фонд 7. – Оп. 3. – Д. 1955. Переписка с отделом переселения и депатриации Гродненского облисполкома. 6.02.1950 – 11.12.1950 гг.
14. Степков, В.В. В «Новых районах». Из истории освоения Карельского перешейка. 1940–1941, 1944–1955 гг. / В.В. Степков, С.А. Балашов. – СПб: Нордмединдат, 2001. – 143 с.
15. Фонд 904. – Оп. 1. – Д. 37. Докладные в ЦК КПБ и Совет Министров БССР о работе, проведенной Главным Управлением 3.03.1961 – 8.12.1961 гг.
16. Фонд 787. – Оп. 3. – Д. 11. Докладные записки в Совет Министров БССР и ЦК КПБ по вопросам переселения. 29.01.1952 – 5 ноября. 1952 г.
17. НАРБ. – Фонд 4п. – Оп. 81. – Д. 464. Протокол заседания бюро ЦК КП(б)Б № 169. – 18.08.1951
18. Фонд 7. – Оп. 3. – Д. 1950. Переписка с отделом переселения и депатриации Барановичского облисполкома. 4.02.1950 – 24.12.1950 гг.
19. Фонд 787. – Оп. 3. – Д. 10.
20. Материалы исследования: науч. сб. / отв. ред. В.Н. Маслов. Комитет по делам архивов администрации Калининградской области. – Калининград: КГУ, 2003. – Вып. 4. – 229 с.
21. Самая западная: сб. док. и материалов о становлении и развитии Калининградской области. В 4 вып. / сост. В.М. Арнаутович, А.И. Климова, Э.М. Колганова и др.; редкол. В.С. Исупов (глав. ред.). – Калининград: Книжное Издательство, 1980. – 195 с.
22. НАРБ. – Фонд 7. – Оп. 3. – Д. 1958. Переписка с отделом переселения и депатриации Молодечненского облисполкома. 6.02.1950 – 21.12.1950 гг.
23. НАРБ. – Фонд 7. – Оп. 3. – Д. 1945. Материалы о переселении граждан в Карело-Финскую ССР и Сахалинскую область (докладные записки, отчеты, переписки). 1.09–1.1949 – 28.12.1949 гг. (повтор п. 99)
24. Фонд 904. – Оп. 1. – Д. 4. Квартальные планы работы и переписка с организациями и учреждениями. 14.07.1955 – 31.12.1955 гг.
25. Фонд 7. – Оп. 3. – Д. 1931. – Л. 37; . Фонд 7. – Оп. 3. – Д. 1931. – Л. 48.; Фонд 7. – Оп. 3. – Д. 1936. – Л. 23; Народное хозяйство Калининградской области: проблемы, пути развития. – Калининград, 1977. – С. 25, Фонд 904. – Оп. 1. – Д. 5. – Л. 95, Фонд 904. – Оп. 1. – Д. 4. – Л. 42; Фонд 904. – Оп. 1. – Д. 13. – Л. 110.
26. Лин, Д. Демографические процессы в Беларуси во второй половине XX века // Д. Лин, С. Предыбайло // Bialorus w XX stuleciu w kregu kultury i politiki. Seria: Bialorus politika – history – kultura / Pod redakcją Doroty Mihaluk. – Wydawnictwo Naukowe. – Toruń, 2007. – С. 189–190.

#### SUMMARY

*In this very article the author tried to recreate the process of the moving of the Belarusian people to Kaliningrad region in the years of 1946–1947 on the ground of the new published archives materials. The laws of*

*the Minister's committee of the USSR and BSSR that appeared after the war took place because of the necessity to restore the economy of Kaliningrad region after*

*the war and at the same time they influenced the demographical situation in the Republic, the degree of migration in particular.*

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ